

Адказ на звароты грамадзян у выбарчую камісію № 99, створаную ў
Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча
(размяшчаецца на інтэрнэт-старонцы Пасольства
без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам
на падставе пункта 7 артыкула 25 Закона Рэспублікі Беларусь
“Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”)

У выбарчую камісію № 99, створаную ў Пасольстве Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча, працягваюць наплываць звароты грамадзян, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь, аб іх уключэнні ў спіс выбаршчыкаў на галасаванне па выбарах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 9 жніўня 2020 года на ўчастку № 99, аб паведамленні іх аб факце ўключэння ў згаданы спіс, а таксама з **дадатковай просьбай аб выключэнні са спісаў выбаршчыкаў па месцы рэгістрацыі ў Рэспубліцы Беларусь**. У сувязі з гэтым паведамляем наступнае.

Як было адзначана ў адказе выбарчай камісіі № 99 на звароты грамадзян, апублікаваным 15 ліпеня 2020 года (http://poland.mfa.gov.by/docs/agulny_adkaz.pdf), грамадзянін, які мае права ўдзельнічаць у выбарах, можа быць уключаны ў спіс толькі на адным участку для галасавання (арт. 20 Выбарчага кодэкса). У сувязі з гэтым, згодна з дзейнымі нарматыўна-прававымі актамі (даступныя на інтэрнэт-старонцы <http://rec.gov.by/ru/vybory-2020>), пасля ўключэння зарэгістраванага па месцы жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь грамадзяніна ў спіс выбаршчыкаў выбарчая камісія участка № 99 паведамляе адпаведную выбарчую камісію ў Беларусі з мэтай выключэння такога грамадзяніна са спісу выбаршчыкаў па месцы рэгістрацыі ў Беларусі.

Выбарчая камісія карыстаецца нагодай, каб яшчэ раз звярнуць увагу на тое, што для ўдакладнення грамадзянамі свайго ўключэння ў спіс выбаршчыкаў прадугледжаны толькі асабісты зварот ва ўчастковую выбарчую камісію. Прызначаныя для гэтага дзяжурствы сябраў выбарчай камісіі пачынаюцца з 24 ліпеня 2020 года. Просім таксама звярнуць увагу на тое, што з мэтай узгаднення гадзін прыёму па пытаннях спісу выбаршчыкаў камісіі № 99 з гадзінамі працы ўчастковых выбарчых камісій у Рэспубліцы Беларусь (з улікам розніцы ў часе) для забеспячэння аператыўнага кантакту з імі ў выпадку неабходнасці, гадзіны прыёму па пытаннях спісу выбаршчыкаў у камісіі № 99 зменены на наступныя: з 16:00 да 18:00 у рабочыя дні, з 11:00 да 13:00 у суботу мясцовага часу.